



KAMUNIKAT.org

Богар үелә
1992



ЗЯЛЁНАЕ ВОКА

Зялёнае вока, як люстра ў аўторак,
згадаць — не згадаеш, вядомая справа.
Штодня ўспамінаецца цёплае мора —
налева, направа.

Зъмярцьвелья сны, апантаны гадзіннік,
што 6 на 12, што 8 на 10.
Чакаем сумленна на зоркавы вынік:
зънясуць галаву ці павесяць?

А вока зялёнае ў дробным кілішку,
нібыта кавалачак цукру ў гарбаце...
Спалі гэту кніжку,
шаноўны мой браце,
спалі гэту кніжку,
шаноўны мой браце.

1989

ВІДЭАКЛАЛПЫ

1 . П л я м а н а ш к л е

Пляма на шкле
чорна-белы квадрат
бела-чырвоны
не не
не атрад
маскарад
працінае вакно
ўжо даўно
тэлевізар забыўся
бо съпіўся
але
чорна-белы атрад
як квадрат
пляма на шкле

2 . Г а д з і н і к

Мы ў пяску шукаем
пяціграньнік
нібы кранік
а папера чырванее
нік-нік-нік
зьнік
як фінік
размалёваны гадзіньнік

3 . А д л ю с т р а в а н ь н е

Люстэрка нешта пачарнела
хіба яго ўзяла халера?
чыясьці жонка захварэла
яе завуць Валера
ла-ла ла-ла
жыта жала
ды бутэлькай пагражала

не далася
бо схавалася
у вакне адлюстравалася

4 . Ф р э й д ы з м
Смала асфальт — якая прыгажосьцы!
дык лі на галаву калі ахвота
тады як съвінны прусакі
палезуць па стале і місках
ня съпі яшчэ
я раскажу табе пра трактар
або пра тое што ў газетах
пануе стомлены «фрэйдызм»

5 . Ф о т а ф э й с
Фотафэйс не аўтобус ня Глёбус
ён імкнецца да сонечных съцен
улонны модус
каштоўных вэнэнций
нейкіх грэцый
што любяць турысты
калі чисты — дык чисты
не — дык не
не ў віне
забаўляецца наша съядомасць
ци ж мы дома?
калі гэты абсурдны кантэйнэр
як камбайн альбо моцны бульдозер
сэкс за сэкс
а каханье каханьнем
ёсьць адзіны
адзінейшы рэйс
гэта ўласны мой фотафэйс

6 . Т э л е г р а ф
Электрычнасць небясьпечнасць
камунізм капіталізм
Сталін Мао Ленін Брэжнеў
Рузвэльт Рэйган
анархізм
блёк трацкістаў левых правых
Маякоўскі ды Бурлюк
Прага Вільня і Варшава
Гродна Кракаў
Гумянюк
пачынай перабудову
пяцігодку — ў тры гады
заўтра ў горадзе адчыняць
новы комплекс і басейн
кропка коска ды працяжнік
Рыбэнтроп Садам Гусэйн
актыўісты інтэрфронту
новы першы сакратар
цыгарэтны і катлеты
чалавек ёсьць гаспадар
арандатары калгасы
БАМ блякада пад Москвой
эмігруюць як габрэі
сталінізм сацыялізм
радыяцый і козы
падпаліт маўзалей
Руст на плошчы
пад наркозам
на палі вывозяць гной

1990

м у з а ў б у т ә л ь ц ы

НАРКАТЫЧНАЕ МОРЯ

Сёньня пятніца. Заўтра — субота.
Зноў адбудзецца так, як і ўчора.
А пакуль што — дурная работа,
ад якой ты маркотны ды хворы.

Гэты тыдзень сканаў безгустоўна.
Ты згубіў свой апошні гадзіннік.
Галаву перапоўнілі словаў.
Цела збэсьцілі брудныя съвіньні.

Толькі келіх, съляпы экзэкutar,
добраи сябра, адвечны паплечнік
дапаможа забыцца на смутак,
намалюе ў пакоі сланечнік.

Ён — Ван Гог, мае вінныя фарбы
і фантазію (лепшай ня ўбачыши!).
Зразумееш, што жыў ты ня марна,
хоць цяперака стогнеш ды плачаш.

Хай жа здарыцца так, як і ўчора,
хай згарыць гэты прывідны тыдзень,
хай на дрэве павесіцца злыдзень,
і ўскіпіць наркатычнае мора!

1990

ЭЛІТАРНАЯ ДЗЯЎЧЫНКА

Элітарная дзяўчынка зноў сумуе на бальконе.
А базальтавыя вокны не падобны да звычайных.
І яна ўжо разумее неабходнасць падарожжаў.
Вось таму машыны гучна пралятаюць па праспэкце.

Не адчуць былое славы на канцэртных выступленнях.
Разывітанье не прыемнасць, а звычайная пакута.
Элітарная дзяўчынка захапляеца эстрадай.
Маці з бацькам у шпіталі без прытомнасці троі ночы.

Файна летам піць «Баржомі» ды каҳацца з касманаўтам.
Чмель зьбіраецца адпомсціць, завітаўшы на хвіліну.
Гэты съмех шызафрэнічны атручае навакольле.
І дзяўчынка зноў сумуе на абшарпаным бальконе.

1990

ЭПІЦЭНТАР

Калыхаюся я ў эпіцэнтры
грамафона, які яшчэ грае,
мне пляваць на пустыя працэнты
нараджэння съляпых самураяў.

Бо галоўнае — гукі ў паветры,
што нясуць нашы душы на Поўнач.
І ня трэба лічыць кіляметры,
мы прыпынімся хуценька побач

моцнай сваркі, якая пілуюе
маё Я на чатыры кавалкі.
А кавалкі са съятам віншуюць,
спакушаюць, нібыта русалкі.

Не спатрэбіцца этнаграфічнасць.
Я дакладна ўжо ведаю сутнасць,
што съядомасць кабеты міфічна,
ну а жыць па-санраўднаму — сумна.

Эпіцэнтар таму грамафона —
гэта лепшая ў съвеце кватэра,
дзе зынішчае дурныя законы
куртызанка зь мянушкай Халера.

1990

ЦЕЛА І ВІНО

Горкае віно зъмяіцца па падлозе.
Горкае віно спыняецца ля ног.
Горкае віно паруе на парозе
ад таго, што паліцца парог.

Цела, як віно, струменіць па-за ложкам.
Цела, нібы кола, круціцца штодня.
То хутчэй ляціць, то дрыгае патрошку.
Цела забаўляецца, як быццам кацяня.

I віно і цела — цені на падлозе,
што бягуць нягучна каля ног
ды гарашь, як ведзьмы наччу пры народзё...
Вось таму і зъяе вогненны парог.

1990

ТВАЯ ВЭНЭЦЫЯ

Сівое неба, як Вэнэцыя ў віне.
А хмары — дзюбаносыя гандолы —
плывуць, нібыта вучні з новай школы,
куляюцца ў расчыненым вакне.

I чараўнік майструе хмарачос,
які да сонейка павінен дакрануцца.
Навокал травы калыхаюцца і гнуцца,
ствараюць штохвілінны дзіўны мост.

А ты прыкуты да зынявечанай зямлі,
да гэтай адмысловай кінаролі...
Дык прасьвідруй жа дзірку ў белай столі —
убачыш горад, мора, караблі.

26 студзеня 1991

РУЖАВОКІ ДРАКОН

Ружавокі дракон мяне вабіць.
Мае ён аксамітную скуру.
Я яго прытулю, як кабету.
Гэта будзе сапраўднае шчасьце.

Ружавокі дракон стане добрым
і схавае драпежныя зубы.
Ён адчуе нястомнае сэрца,
войдзе ў транс, як індыйскія ёгі.

Ружавокі дракон адыходзіць,
дзе нічога няма. Толькі мары
ў галаве, нібы піва ў барылцы,
робяць шэра-зялёну пену.

Ружавокі дракон, мой маленъкі,
сыпі салодка да лепшай гадзіны,
сыпі, пакуль твой адбітак съсвельы
люстрное захоўвае цела.

1991

ТАЯМНІЧАЯ ШАФА

Таямнічая шафа хавае замежных шпіёнаў
і муштруе мышэй, калі зоркі рагочуць у небе.
Таямнічая шафа ня ведае іншых законаў,
бо заўсёды яна ў сэксуальнай патрэбе.

Таямнічая шафа, як мора для рыб зь нейкіх казак,
дзе шукаюць заўзята патрэбную страву.
Таямнічая шафа зусім не баіцца заразы,
бо жыве тольку ноччу і ведае справу.

Ну а справа такая, што нельга сварыцца,
нельга плакаць, як плача старая жырафа,
бо цвярозы сусед можа так памыліцца,
што загіне твая таямнічая шафа.

1990

ПАВУЦІНЯ

Павукі паўзуць па шыбе.
Ты пытаесься: «Куды?»
Нехта курчыцца на дыбе
і съпявае праз гады.

Песня паліць сфінксу вочы,
кальхает маўзалей.
Труп устане сёньня ноччу,
каб пужаць малых дзяцей.

1990

АМАРОКА

Распавядай прадбачлівым злачынцам,
як чырванее пляма на зялёным,
і адбываецца містэрыя кахраньня
па-за мяжой съядомасьці публічнай.

Распавядай, як голкі пад пазногці
штовечар заганяюць летуценыні,
разморанае цела малтратуюць,
як той сяканец, смажаць на патэльні.

Распавядай, як вадкія пачуцьці
съцякаюцца па лесьвіцах у неба,
якое, нібы стаў, дрыжыць і прагне,
каб нехта дакрануўся да паверхні.

Распавядай пра сотні лябірынтаў
пад чорнымі, што нафта, валасамі.
Яны не забясьпечаць асалоду,
калі ў цішы праб'е гадзіна ночы.

лістапад 1991

ЧОРНАЕ ВОЗЕРÁ

Чорнае возера —
твар Леанарда да Вінчы —
водгук спрадвежны
сэрца кранае
не абыякавасьць
не асалода
чорнае возера
мае майстэрню
высакародных майстроў
што заклікаюць
пакласьці сябе на ахвярнік
Вогненнай Ружы
якая расьце
там дзе заўсёды
халодны блакіт
сярэднявечнага люстра
на тле арадажэнья

1991

БҮТЭЛЬКА

Хварэе паэзія ў тлустай бутэльцы.
Блішчаць яе вочы празь сіняе шкельца.

Ня ведаю, як падтрымаць гаспадыню?
Падаць ёй гарбуз ці мо жоўтую дынню?

Тым часам зынікаюць пяшчаныя горы.
Зямлю захапляе касьмічнае мора.

Мы молімся ціха ў зялёным сутоньні,
і кожны трymае бурштын на далоні.

А кожны бурштын нам нагадвае шкельца.
А кожнае шкельца, як муза ў бутэльцы.

1991

ЛЕАПАРДАВАЯ ШКУРА

Пад дзяяочымі нагамі леапардавая шкура.
Ды сама дзяўчына, быццам вастразубая пантэра.
Я валодаю ня толькі паэтычнымі радкамі,
у якіх падман звычайны — костка цукру ў кубку кавы.

Мандарынавая стужка на грудзях у той дзяўчыны
прымушае спакусіцца пакаранага паэта.
Вось камэдый дэль-артэ па-за межамі Парыжу!
Вось табе хвіліна шчасця ў незачыненай кватэры!

Абуджэнъне затрымала экзатычную забаву.
Лепей зараз, чым ніколі ад маны абараніцца.
Дзе пачатак ачмурэнъня? Толькі мне ды ЁЙ вядома,
бо абодвух прытуліла леапардавая шкура.

10 лютага 1991

МЯЖА

Ты імкнесься кудысьці...
Вось тунэль да съятла...
Крочыш. Мёртвае лісьце
засланяе імгла.

Толькі жоўты агенчык
моўчкі вызначыць шлях.
Сіл ня хопіць. Заенчыш,
не ўзьбярэсся на дах.

Паляціш, нібы вецер,
зьверху — ўніз, зынізу — ўверх.
Бязылітоснае вецьце
твар ушчэнт разьдзярэ.

Застанецца агенчык
ды тунэль да съятла,
ды нямая паненка,
што сюды прывяла.

23 верасьня 1991

АГНІСТЫ МАК

Алесю Аўчыннікаву

На гэтым белым прасьцірадле
нічога не расьце
ліхія кіпарысы дзе-нідзе
зьбіраюць рады
я вельмі рады
што нарэшце
на гэтым белым прасьцірадле
адбыўся цуд.

Пакінем абыякавасьць і бруд
легенды і падманлівае рады ё
рапсодыі апоўчаны
аднак
на гэтым белым прасьцірадле
расьце НІЧОГА проста так
таемны знак — агністы мак.

11 лютага 1991

СОН ВАМПУРА

Сэрца калоціца. Сон пад магнітам.
Подых — ня вецер. Сякера — ня крыж.
Сённяня сябе адчуваеш забітым,
кроку ня зробіш, але прамаўчыш.

Пафарбаваны, нібыта цыстэрна.
Гарызантальны, як хуткі цягнік.
Той, што ляціць ад Варшавы да Бэрна
і вырывае сярэбраны крык.

Сённяня халодны, як твар Антарктыды,
і небясьпечны сярод дываноў.
Сьпі ў саркафагу сваёй піраміды,
ноччу прачнесься, шукаючы кроў.

1990

* * *

Bimaўту Чаропку

Кітайскі бажок на пісьмовым стале.
Крыштальная шклянка напоўнена півам.
Лунаюць пачуцьці ў загадковым съне.
Дрыжыць на талерачцы костка ад сълівы.

Глядзіш праз вакно. Бачыш мёртвы ляндшафт.
Зноў вусны твае прагнунт вуснаў жанчыны.
Але ў памяшканьнях унутраных шахт,
здаецца, спыніліся эрамашыны.

Эксплёзія казачных думак — міраж.
Мозг стомлены. Вочы съятло праклінаюць.
Яшчэ дзъве хвіліны. Пачнецца пасаж.
Мэлёдый словаў. Ад краю да краю.

студзень 1991

ЭКЗАТЫЧНАЯ ЛЮБОЎ

Твой аранжавы гумар заўсёды ўспрымаю,
надта хочацца быць ваяром-цемрашалам,
вандраваць басанож дзень і нач па Кітаю,
сустракаць вадаспады сярод кіназалы.

Твой зялёны настрой мне заўважыць прыемна,
не знайсьці гэты позірк у гіблай краіне.
Мы вітаемся ўвечары. Толькі ўзаемнасць
нечакана губляецца, стогне ды гіне.

Небасхіл ружавее ў напоўненай шклянцы...
Паглядзі на сябе, маладая кабета, —
раптам выбухне сэрца, і пратубэранцы
пацякуць па пакоі напоем з ранэта.

Раптам станецца так, што пачуцьці ўваскрэснуць
дзесьці там, на далёкіх каравальных выспах.
Я тады выпадковыя літары скрэсьлю
і Цябе, экзатычную, увечары высьню.

1991

ЗАЎСЁДЫ НАСУПЕРАК

Заўсёды насуперак. Так ці ня так?
Падманлівы съмех праглынае мажлівасьць.
І ты чырванееш, як зморшчаны мак,
і ты адмаўляеш хлусьню ды лісьлівасьць.

Заўсёды насуперак. Нонканфарміст,
табе і мэдалль да тваёй марынارкі
за тое, што пішаш няскончаны ліст,
за тое, што ведаеш сэнс гаспадаркі.

Заўсёды насуперак. Гэтак было
дагэтуль і будзе, напэўна, заўсёды.
Наянакш запануе найлепшая мода —
вітаць шавіністай найпроста: «Шалом!»

чэрвень 1991

АПОШНЯЕ КАХАНЬНЕ

І кацяня глядзела нам у вочы,
ня ведаочы: што і як.
Хто тэарэму Пітагора на канъяк?
Хто сэксуальны фільм глядзець ня хоча?

Экран, як ложак. Ложак — бы труна,
ў якой кахающа філёзафы звычайна.
О, кацяня, грызі мяне з адчаем
і з сэрца пі да вобразнага дна.

Я, як яна. Яна, як я! Мы разам,
мы ў трансцэндэнтным кругімся штоноч.
А хоць ты плач, а хоць ты кроч —
адна на гэтым съвеце парапраза.

Нас электрычнасьць рухае ўвесь час,
і мы хістаемся ў адрэзанай кішэні.
Вось папярэдзіў некалі Ясенін,
што не пакліча пад бярозку нас.

Ды не бяда, калі згубілі ўчора скварку.
Галоўнае — дзікунскі пэрфарманс!
Съпявачы ясенінскі раманс,
свае галовы пакладзем пад цыркулярку.

І што нам скажа доктар Гілятэн,
калі прачнецца паслья съмерці ў прыбіральні?
Яго абудзяць цягнікі, што на вакзале,
сп'янелы пойдзе міма брудных съцен.

Мы зразумелі: шчасьце пад наркозам.
Ды ўсё жыцьцё, нібыта нейкі зъдзек,
а чалавек — зусім не чалавек,
бо атрымаў павышаную дозу.

Таму падзякую я дзеду, што марозіць
і дорыць хвігу нам пад Новы год,
а сам рагоча, быццам ідыёт,
і пра каханье шэпча пад бярозай.

1991

МЁРТВЫ ЗЫБ

Мёртвы зыб нам ня скажа, калі адысьці
ў глыбіню цёмнавокую става начнога.
Ты прачнесця зънянацку, і слова «пусьці»
пракладзе небясыпчную ў цемры дарогу.

А высока на небе запаліцца знак,
нібы пошут яскравы апошняга стрэлу.
Твой зъняверлівы ценъ — даўтаногі румак —
за хвіліну здратуе бялявае цела.

Гэта будзе пазьней, як зънікомы кашмар,
альбо воўчыя сьпевы пад вокнамі Дамы.
Гэта будзе, як быццам самотны съвятар
Богу душу аддаў ды павесіўся ў храме.

Гэта будзе, бо новы японскі замок
страціць код адпаведны пад ціскам сумлення,
падагрэе старанна цытрынавы сок.
Сок прамые мазгі, забясыпчыць натхненьне.

Верш напішацца сам. І ня трэба плясьці
рыфмаваны вянок без сакральнага слова.
Мёртвы зыб нам ня скажа, калі адысьці
ў глыбіню цёмнавокую става начнога.

лістапад 1991

ПАВЕРХНЯ

Паверхня, што вастрэйшая за нож,
ніколі не народзіцца нанова.
Яна, нібыта скептык Казанова,
а мо і забаронены чарцёж.

Яе ня зьнішчыць нат кіслотны дождж,
і не стрымае папярэдняя размова.
Ты хоць Адама на ўсіх грэшнікаў памнож, —
паверхня зьнівэлюе знак і слова.

Што ні кажы — ўсе ведаюць яе:
паэты п'яныя, старыя камуністы;
якая розыніца: ці ёсьць настрой, ці не, —

галоўнае, каб быць заўсёды чыстым!
Тады яна і чаракчу налье,
ажно ў вачох зазъязюць амэтысты!

29 верасьня 1991

КАВАЛЕР

Пляцецца бамбіза ля рэчкі, як кот,
задраўшы штаны і разявіўшы рот.
Відаць, ён стаміўся, пазбаўлены сіл.
Каменныя вочы (мабыць, дэбіл).

Яшчэ колькі кроакаў — шпурне партсыгар,
нібыта гранату ў варожы атрад,
і крыкне: «Наперад!», як той камікар.
Але ты такое пачуеш наўрад.

Хутчэй за ўсё плюне зьнянацку ў раку
і будзе глядзець на плявок-карабель.
Дзяўчына-зязюля пакліча: «Ку-ку»,
і ён паліаціць, як за сучкай кабель.

1990

ТОСТ ФІЯЛЕТАВАЙ ГРУШЫ

Фіялетавая груша хоча быць
ананасам проста зь неба і глядзець
праз акварыюм, а потым паляцець
у д'ябэльскі вырай піва піць.

Мы яе ня можам не пусьціць,
бо яна жадала акалець,
пабялела, нібы бабця-съмерць.
Вось вам крыж, каб болей не схлусіць.

А, між іншым, файны анэкдот,
калі спаць нагамі дагары.
Ты да раніцы аб сэксе гавары
пад забыты піянерамі фактстрот.

I яна пачуе, гляне ў рот,
падтрымае новае пары.
Размаўляй ціхутка, не дуры
(за съцяною съпіць габрэйскі бэгемот).

Куфаль піва. Побач — ананас.
Рытуальны момант і настрой.
Фіялетавая груша, мы з табой
нават, калі ўжо ня будзе нас.

Дык асушым ёмкасьці шчэ раз
за прэзыдыюм і Руста над Масквой.
Хутка адпачынак, бо пакой
нездарма акупаваў бінарны газ.

жнівень 1991

КЕΛДЖ

Прышпілі да сукенкі чырвоную ружу,
зазірні асьцярожна ў крыштальны сусьвет.
Нехта там, мне здаецца, гуляе нясьмела,
эратычныя хвалі палоняць яго.

Ён зусім непаўторны, як съмешнае рэха,
абалонка блакітная, быццам ручай.
Съмех цвярozy і п'яны трапляе, дзе ўлады
нараджаюць нябачна съляпы маладзік.

I губляюцца недзе расыліны і кветкі
ў тваім космасе чорным, нібы валасы
незнамай японкі. Але невядома
зь якой кінастужкі яна прыплыла.

1990

ДАБРАНАЧ, РЭВАЛЮЦЫЯ...

Дабранач, рэвалюцыя, гудбай!
Сярод пірамідальнае прасторы
я высінню чорны сон, як белы рай,
прайдуся, дзе жаўцеюць памідоры.

О, Муза-куртызанка, выбачай,
заблытацца так лёгка ў брудным моры:
тут і бінокаль, радыёпрыборы,
і пляшка пад назовам «Арпачай».

«Ці піць ці не?» — пытае малачай,
калі праходжу паўз умоўныя разоры,
кідаюся ў бяспрыкладны адчай,

забыўшыся зірнуць за небакрай,
каб вырашыць бяз сувязі: «Няхай
рыпяць надчалавечыя маторы!»

26 жніўня 1991

ПСЫХАДЭЛІЧНАЕ МАСТАЦТВА

Съвет сказіўся да суцэльнага вар'яцтва,
быццам п'яны небарақа ля вакзала.
Падсьвядомасыць мне таропка загадала:
«Палюбі псыхадэлічнае мастацтва!»

Я глядзеў на рэчаісныя фарманты,
не зважаючы на зьнешнія прыкметы.
Прычапляліся агідныя кабеты,
разам зь імі недарэчныя мутанты.

І пыталіся: «Чаму ж ты не вясёлы?
Што за позіркі стомлена-пануры?»
Падалося, бы тамтэйшыя прафуры
павылазілі з д'ябэльскага касыцёлу.

А мяне ўвесь час цікавіла проблема:
як бяз пэндзля выйсці па-за межы,
паспрачацаца з аграмаднай тэлевежай,
папаліць усе на съвеце тэарэмы.

Толькі съвет вар'яцкі чыніць перашкоды,
абуджае ваяроў АЛЬТЭРНАТЫВЫ.
Кожны пяты нараджаецца щасціўым,
бо заглухлі звышмагутныя заводы.

Вось і хутка запануе панібрацтва,
а паэты атрымаюць ганараги
і асушаць перапоўненныя чары
на карысць псыхадэлічнага мастацтва.

11 сінення 1991